


На гэтым тыдні ў Мінску адбываўся самы сапраўдны арт-выбух. Пачынаючы з аўторка, не было і дня, каб у якім-небудзь музеі ці галерэі не адкрывалася мастацкая выставка таго ці іншага творцы. Мастацтва Беларусі прачнулася пасля каляднай спячкі... Чаго толькі вартыя імёны! Аляксандр Ісачоў (у Музей сучаснага выяўленчага мастацтва), Сяргей Каткоў (У Нацыянальным гісторычным музеі Рэспублікі Беларусь), Уладзімір Цэслер (у галерэі сучаснага мастацтва "Ў")... Так і хочацца звярнуцца да настаўнікаў проста, без лішніх слоў і намёкаў: "Калі ласка, скадзіце! Прывядзіце туды сваіх вучняў! Не пащадуеце!"

З рэшты, не абылося і без сумных навін. 15 студзеня на сорак сёмым годзе спынілася сэрца скульптара Андрэя Капустнікава. Наша газета неаднойчы зверталася да творчасці гэтага вельмі самабытнага, далёкага ад людской марнасці і цалкам паглыбленага ў мастацтва майстра, які ўмёў ствараць сапраўдныя цуды з розных металічных адкідаў тэхналагічнага грамадства. Памятаю, як аднойчы, калі пісаў рэпартаж пра яго выставу "Б/У. Флора і фаўна" ў галерэі "Універсітэт культуры", нібыта сама сабой прыйшла назва — "Іржавыя кветкі чыстага мастацтва". Цяпер, Андрэй, на вашай магіле ляжаць жывыя кветкі... Але ржавыя, вельмі хочацца ў гэта верыць, неўзабаве навечна ўсталоюцца ў беларускіх музеях...

Аднак вернемся да прыемнага. Бадай што самай значнай мастацкай падзеяй тыдня стала адкрыццё IV Міжнароднага фестывалю пейзажу, прысвечанага народнаму мастаку Беларусі Віталю Цвірко, што 19 снежня разгарнуўся ў галерэях "Ракурс" і "Лабірынт" Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Арганізатары фестывалю заплніваюць, што пейзаж — гэта самы папулярны і най-



Уладзімір Кожук. Сінія прыземек.  
(Фестываль пейзажу ў НББ.)

калекцыя складаецца з 70 твораў вядомых беларускіх жывапісцаў, графікі, фотамастак. Усе падораныя мастацкія работы сёння прадстаўлены на адмысловай выстаўцы-прэзентациі, якая будзе працаваць да 26 лютага.

Хто з беларускіх мастакоў найбольш здзівіў на тыдні? Магчыма, Уладзімір Цэслер, прадставіўшы ў галерэі сучаснага мастацтва "Ў" праект "Вектарная прастора". Памятаце слова з вядомай песенькі гурта "Машына часу" пра зменлівы свет: "Пусть лучше он прогнётся под нас"? Дык вось Уладзімір Цэслер заклікаў сваім новым праектам літаральна да адваротнага: прагнуща пад зменлівы свет, інакш кажучы, уславіць яго пастаянныя ритмы і пайторы ягонай жа зброяй — камп'ютарам. У выніку аматары канцептуальнага мастацтва, інтэлігентныя, адукаваныя людзі, надзеленыя музыкальнасцю і гумарам (такой бачыць сваю аўдыторию Цэслер), сёння маюць магчымасць паглядзець 12 чорна-белых абстрактных постэр, якія, уласна кажучы, і складаюць

Анатоль Концуб. Чайнік. (Палац мастацтва.)



# Студзень. Арт...

## У сталіцы адкрыўся новы мастацкі сезон

выставу "Вектарная прастора". "Абвостранае ўспрыманне мастака ХХI стагоддзя ўлоўлівае аднастайнае гудзенне трэснутай лямпы дзённага асвятлення, шматразовы пайтор модульнай ячэйкі архітэктуры тыповога будаўніцтва, пастаяннае гудзенне высакавольтных ліній электраперадач", — мудрона заўважыла куратар выставы, мастацтвазнаўца Таццяна Бембель і назвала серыю Уладзіміра Цэслера "чорна-белай сюітай". Сам жа мастак на рэпліку аднаго з журналістаў, маўляў, Цэслер быў заўсёды такі яркі і прамяністы, а тут нейкая шэршая манатоннасць, адказаў па-свойму, па-цэслераўску: "Ну вось і прывыкайце да такога. Трэба ж урэшце і памаўчаць. Не вечна ж крываць..."

Калі ўжо гаворка пайшла пра камп'ютарнае мастацтва, то нельга абысці і выставу "BigInterPhoto", якая адкрылася на тыдні ў мастацкай галерэі Палаца рэспублікі "Універсітэт культуры". Выставка прымеркавана да 80-годдзя ЗАА "Вілія" і, натуральна, стала своеасаблівай промаакцыяй у падтрымку вядомага акцыянернага таварыства і наогул сучаснага фотамастацтва Беларусі. Як вядома, фотамастакі перажываюць зараз не лепшыя часы. Адзінай іх прафесійнай галерэя "Свет фата" на вуліцы Прытыцкага нядаўна загадала доўга жыць...

У экспазіцыі прадстаўлены работы як беларускіх матэр (Юрыя Іванова, Андрэя Шчукіна, Michała Marugi, Валерыя Вядрэнкі, Уладзіміра Прыгарніцкага і інш.), так і пачынаючых фотографаў-студэнтаў. "Мэта гэтай выставы, як і ў

Анатоль Концуб. Дыяген. (Палац мастацтва.)



ная Траецкаму касцёлу ў вёсцы Гервяты ў Астравецкім раёне. І я не мог не падысці да аўтара за каментарыем: "Як, напэўна, і многія ў Беларусі, я нядаўна пазнаёміўся з гэтым касцёлам. Прычым, ужо даўно працууючы з архітэктурай,

больш зразумелы шырокаму колу гледачоў мастацкі жанр, які, нягледзячы на дастаткова хуткае распаўсюджанне новых форм мастацтва, заняў трывалыя пазіцыі не толькі ў жывапісе, графіцы і акварэлі, але і ў фота- і тэхна-арце. Гэта якраз той жанр, які найбольш дакладна перадае багаты ўнутраны свет мастака, яго адносіны да раздімы.

Сёлета, як і ў папярэдняй гады, калі праліскай фестывалю быў Музей сучаснага выяўленчага мастацтва, ёсьць на што паглядзець і ёсьць чаму здзівіцца. Асабіста мяне, напрыклад, найбольш уразіла серыя Віктара Ціханава, але мяркую, што не застануцца без гледацкай увагі і работы Уладзіміра Кожуха, Ягора Батальёнка, Юрый Гаўрына, Аляксандра Забаўчыка, Уладзіміра Качана, Вячаслава Паўлаўца ды яшчэ шмат-шмат каго. Адкрываючы фестываль, яго нязменны куратар, загадчык галерэйна-выставачнага аддзела Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, старшыня ГА "Міжнародная гільдыя жывапісцаў" Фёдар Ястреб, у прыватнасці, адзначыў: "Мы стараемся кожны год прадставіць самыя цікавыя пейзажы, прытым пашираючы палітуру магчымасцей пейзажу як жанру, паказваючы гэты жанр не толькі дэмакратычным, але і магчымым для раскаваных, сур'ёзных эксперыменту. Кожны новы фестываль з'яўляецца новым этапам, новым полем, дзе развіваецца мастацтва, дзе ўжо новыя і новыя мастакі эксперыментуюць, штосьць шукаюць, але ўсё-такі абапіраючыся на вялікія здабыткі сваіх папярэднікаў. Заўважайце геніяў ужо сёння". Цытата не вымагае каментарыяў.

І ўжо літаральна праз дзень, 21 студзеня, у НББ адбылася яшчэ адна неардынарная падзея, непасрэдна звязаная з асобай Фёдара Ястреба. Міжнародная гільдыя жывапісцаў, якую ён узначальвае, перадала ў дар галоўнай кніжнай скарбніцы краіны багатую калекцыю мастацкіх твораў сяброў аб'яднання, разлічаючы на тое, што гэтая калекцыя дазволіць эстэтычна аздобіць інтэр'еры чытальных заалаў. Менавіта іх афармленне стане другім этапам мастацкага рашэння ўнутранай прасторы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Калекцыя сучаснага жывапісу дапоўніць мастацкія пано, рэльефы, габелены, якія ўжо сталі арганічнай часткай Атрыуму і кальцавых калідораў. Да слова, мастацкая

прынцыпе любой мастацкай выставы, заключаеца ў тым, каб і аўтар убачыў свае работы, і глядзі змог іх ацаніць. А

чым яна прынцыпова адрозніваеца ад іншых, дык толькі тым, што тут прадстаўлены фотаработы ў вялікім фармаце. Таму яна і называеца "BigInterPhoto". Інакш кажучы, вялікае інтэр'ернае фота. Гэта — невыпадкова. І ў Маскве, і ў далёкім замежжы фотамастакі ўсё часцей і часцей імкненца працаўца ў як мага большым фармаце, што сведчыць і пра апаратуру лепшую, і пра професійны ўзровень творцы. І вось наша кампанія "Вілія" імкненца прасоўваецца адпаведныя паслугі — друкаванне не аматарскіх фотадымкаў для хатніх альбомаў, а

менавіта прафесійных твораў мастакоў, афарміцеляў, піяршыкаў і г.д., — адзначыў куратар выставы "BigInterPhoto", начальнік фотаэкспрэсцэнтра лічбавых і дызайнерскіх паслуг кампаніі "Вілія", член Беларускага саюза дызайнераў і грамадскага аб'яднання "Фотамастацтва" Яўген Залужны.

Блukaючы з нашым фотакарэспандэнтам па галерэйных залах, я не мог не заўважыць яго раўнівяя позіркі на тыя іншыя творы, і гэта для мяне стала абсолютным знакам таго, што выставка ўдалася. Мне ж асабліва цікавай пададалася серыя Валерыя Вядрэнкі "Апосталы Гервят", прысвечана



Дзмітрый Сур’яновіч. Без назвы.  
(Фестываль пейзажу ў НББ.)



Валерый Вядрэнка. З серыі "Апосталы Гервят". (Галерэя "Універсітэт культуры".)

вывучаючы архітэктурную спадчыну Беларусі, я думаў, што ўжо дасканала ведаў нашу краіну ў гэтым сэнсе. Але калі я два гады назад патрапіў у Гервяты, я зразумеў, што Беларусь можна адкрываць бясконіца. І, на мой погляд, Траецкі касцёл у Гервятах, нягледзячы на сваю маладосць (яму толькі сто гадоў), — гэта сапраўдная жамчужына культавай архітэктуры Беларусі. Людзі, якія прыезджаюць з-за мяжы, проста не вераць сваім вачам: адкуль, як у Беларусі такое магло з'яўіцца? І адпаведна на мяне ён зрабіў неймавернае ўражанне... Па-першае, ён неверагодна прыгожы. Па-другое, гэта адзін з нямногіх узору аўтарскай архітэктуры (аўтар — Альшэлойскі). І, што цікава, ён асабліва пабудаваны. Бо звычайна каласальная збудаванні крышку адходзяць ад праекта (грошай не хапіла, матэрыялаў не хапіла і г.д.). А тут усё настолькі выцягнута, касцёл настолькі ўпісаны ў прастору, што проста здзіўляешся. Калі раптам, не дай Бог, ён адтуль знікне, то знікне ўсё... Я працягваю шукаць яго вобраз. У мяне такое адчуванне, што я не закрыў гэту тему. Я хачу працаўца над Гервятамі і далей. Бо, ведаце, у сённяшнім свеце вельмі размыты каштоўнасці і наогул ужо ніхто і не разумее, ці гэта прыгажосць за гроши, ці ад душы, але вось калі трапляеш у Гервяты, стаіш перад гэтым касцёлам, то ўсе гэтыя пытанні здымываюцца. Ты разумееш, што дабро — гэта дабро, зло — гэта зло, пачварнае — гэта пачварнае, а прыгажосць — гэта прыгажосць".

Нарэшце, 20 студзеня ў Рэспубліканскай мастацкай галерэі "Палац мастацтва" пачалі працаўца выставы адразу чатырох мастакоў: "грунтоўнага" і "непахіснага", як само беларуское мастацтва, Аляксея Зінчука, "сонечнага" шматтраннага бабруйчаніна (плённа працуе як у жывапісе, так і ў кераміцы) Анатоля Концуба, перакананага і праўдзівага "станкавіста" Алега Маціевіча і "міфалагічнай" Раісы Сіліевіч (Пацінкі). Вернісаж ператварыўся ў сапраўднае свята, вялікі, калектыўны жэст перамогі прыгожага і чыстага над будзённым і брудным, троумф вечнага ў кароткім студзені...

Пра кожнага з гэтых мастакоў можна было бы напісаць шмат, і, мяркую, мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. А пакуль скончым гэтыя нататкі незабытнымі словамі першага намесніка старшыні Беларускага саюза мастакоў Рыгора Сітніцы, прамоўленымі ім на вернісажы: "Пра мастацтва не кажуць: яно жаночае, яно мужчынскае... Гэта — мастацтва. Яно альбо ёсьць, альбо яго няма. Калі яго няма, пра яго можна казаць таксама шмат, робячы выгляд. А калі яно ёсьць, то трэба не рабіць выгляд, а казаць і радавацца: яно ёсьць, яно навідавоку, даказваць гэта нікому не трэба. І калі мы кажам, што недзе ў свеце ёсьць выдатны жывапіс, то я лёгка могу сказаць, што ў нас ён не горшы".

Мікола ЧЭМЕР.  
Фота Алега ГНATOViЧA.